

## САВА

Спарадзіла маці сына  
У цяні дубровы,  
Дала яму вочы-зоры  
І чорныя бровы.  
Кітайкаю спавівала,  
Святых упрашала,  
Каб святыя ўсе сыночку  
Шчасце-долю слалі.  
«Маці божая, пашлі ты  
10 Тае благадаці —  
І ўсяго, чаго матуля  
Не здолее даці».  
Да ўсход сонца воду брала,  
У барвінку купала,  
Да паўначы калыхала,  
Досвіткам спявала:

«А-а... лю-лі...  
Пытала зязюлі,—  
Зязюля вяшчала,  
20 Праўданьку казала.  
Буду сто год жыці,  
Цябе гадаваці,  
У жупане хадзіці,  
Буду панаваці.  
Ой, вырасцеш, сынку,  
За паўчварта году,  
Як ясень высокі,  
Як княжога роду,  
Гнуткі і дзябёлы,

30 Шчаслівы, вясёлы  
І не адзінокі.  
Найду табе роўню,  
Хоць за морам сінім,  
Або крамароўну,  
Або сатнікоўну —  
Такі панну, сыну!  
У чырвоных чаравіках,  
Ў зялёным жупане,  
Па святліцы пахаджае,  
40 Як пава, як пані,  
Ды з табою размаўляе;  
У хаце, бы ў раю!  
А я сяджу на пакуці,  
Толькі паглядаю.

Ой, маё дзіцятка!  
Ой, сыне мой, сыне!  
Ці ёсць лепшы на ўсім свеце,  
На ўсёй Украіне?  
Няма лепшага й не будзе —  
50 Дзівуйцеся, людзі!  
Няма лепшага!.. А долю...  
Долю раздабудзем».

Ой, зязюля, зязюленька,  
Нашто кукавала?  
Нашто ты ёй доўгіх годаў,  
Сто лет абяцала?  
Хіба ж ёсць на гэтым свеце  
Слухмяная доля?  
Ох, каб была!.. Змагла б маці  
60 З нямецкага поля  
Сваім дзетачкам заклікаць  
І долю, і волю,  
Дык жа не... А зло нядолі  
Сустрэнецца ўсюды —  
І на шляху і без шляху —  
Усюды, дзе ёсць людзі.

Цешылася маці сынам,  
Як кветкаю ў гаю,

Цешылася... А тым часам  
70 Бацька памірае.  
Засталася удавою,  
Хоць і маладою,  
І не адна... ды ўсё ж цяжка...  
З горам ды з нудою  
Пайшла яна да суседзяў  
Парады прасіці...  
Прысудзілі суседанькі  
У наймах службыці.  
Агалела і змарнела,  
80 Кінула гасподу —  
Пайшла ў наймы... Не мінула  
Ліхое прыгоды.  
І дзень і ноч працавала,  
Падаткі плаціла,  
За тры копы свайму сыну  
Жупанок купіла,—  
Каб і яно, удовіна,  
Да школы хадзіла.

Ой, талане, талане  
90 Удовіны паганы!  
Ці ты ў полі, ці ты ў гаю,  
Абадраны цыгане,  
З бурлакамі гуляеш?  
Багатаму сама льецца  
Вада ў яго хаце,  
А беднаму ў яры трэба  
Крыніцу капаці.  
У багатых растуць дзеці —  
Вербы пры даліне,  
100 А ўдовіна адным-адно,  
Ды і тое гіне.

Прычакала ўдава долі,  
Даросласці сына,  
І пісьменны, і ўрадлівы —  
Кветачка хлапчына!  
Як у бога за дзвярыма



- У дава панавала;  
Зазіраліся дзяўчаты  
І ручнікі дбалі.  
110 Палюбіла багатая —  
Не пацалавала;  
Вышывала шоўкам хустку —  
Не падаравала.  
Злыдні ж краліся з-за мора  
Ка ўдовінай хаце.  
Падкраліся... Сталі хлопцаў  
У кайданы кавачі,  
Ды павезлі да прыёму  
Бітымі шляхамі.  
120 Пайшла з маткамі і ўдоўка  
З дробнымі слязамі.  
Дзе ноч начавалі,  
Вартавым давалі,  
Але ўдаву да абозу  
І не дапускалі.  
Ой, прывезлі да прыёму  
Чупрыны галіці;  
Усе дробны, недаросткі —  
То багатых дзеці.  
130 Той калека-недарэка,  
Той не ўмее стаці,  
Той гарбаты, той багаты,  
Тых чатыры ў хаце.  
Усе не ў лад, усіх назад —  
Ва ўсіх доля маці.  
А ва ўдовы адзін сын,  
Дый той якраз пад аршын.
- 

- Пакінула ізноў хату,  
Сынову гасподу;  
140 Пайшла ў наймы, за хлеб чорствы  
Чужым насіць воду,  
Бо свае і не прымаюць:  
«Нядошлая стала,  
Не здужае...» І агрызак  
Праз акно давалі,

Як убогай... Не дай, божа,  
Такога дажыці!  
Не дай, божа, ў багатага  
І піць папрасіці!  
150 Па капейцы зарабляла,  
Копку назбірала,  
Ды да сына ліст пісала,  
У войска паслала —  
Палягчэла. Год праходзіць,  
І другі мінае,  
І чацвёрты, і дзесяты,  
А чуткі не мае.  
Няма чуткі; што тут рабіць?  
Торбу браць у латах  
160 Ды йсці... Ісці сабак дражніць  
Ад хаты да хаты.  
Ўзяла торбу, пайшла сялом,  
На выгане села,  
І ў сяло ўжо назад не йшла —  
Дзень і ноч сядзела  
Каля веснічак. А лета  
За летам мінае.  
Змізарнела, у крук звяло —  
Ніхто й не пазнае.  
170 Дый каму там цікавіцца  
Калекай убогай!  
Сядзіць сабе, пазірае  
Ў поле на дарогу.  
Рассвітае, і цямнее,  
Ды ізноў світае...  
А маскалік, сыноч яе,  
Не йдзе, не дыбае.

---

Па-над ставам увечары  
Шуміць чарот шэры.  
180 Маці сына ўсё чакае  
Досвіта вячэраць.  
Па-над ставам увечары  
Шэпча штось вярбіна.  
Выглядае ў цёмным гаю

Казака дзяўчына.  
Па-над ставам вецер вее,  
Лозы нагінае;  
Плача маці адна ў хаце,  
А дзяўчына ў гаю.  
190 Паплакала чарнабрыўка  
Ды стала спяваці;  
Паплакала стара маці  
Ды стала рыдаці.  
Малілася і рыдала,  
Кляла ўсё на свеце...  
Ох, як цяжкі вы, без долі  
У мацеры дзеці!

---

Кастлявыя свае рукі  
Да бога ўзнімала,  
200 Сваю долю праклінала  
Ды сыночка звала.  
То ад жалю адходзіла  
І ў журбе нямела,  
То на шлях той на далёкі  
Скрозь слёзы глядзела.  
І дзень і ноч пазірала  
Дый стала пытаці:  
«Ці не чуў хто, ці не бачыў  
Маскаля-дзіцяці,  
210 Майго сына?..» Ніхто не чуў  
І ніхто не бачыў.  
Сядзіць яна, не йдзе ў сяло,  
Маўчыць і не плача.  
Звар'яцела!.. І цагліну  
Муштруе, то лае,  
То калыша, як дзіцятка,  
Сынам называе...  
Ды украдкам ціхусенька  
Скрозь слёзы спявае:  
220 «Змяя хату запаліла,  
Дзецям кашы наварыла,  
Паморшчыла пасталы,  
Паляцелі маскалі.

Гусі шэрыя у вырай  
Па чатыры, па чатыры  
Паляцелі — гол-гол! —  
На магіле арол.  
На магіле сярод ночы  
У казака выйме вочы,  
230 А дзяўчына ў цёмным гаю  
Яго з войска выглядае...»

---

Днём лазіла па сметніках,  
Чарпакі збірала,  
Гаварыла, што сыночку  
Гасцінца хавала.  
Позна ноччу, расхрыстана  
І праставалоса,  
Сялом ходзіць — то спявае,  
То страшна галосіць.  
240 Людзі лаялі... Бо, бачце,  
Спаць ім не давала  
Ды крапіву пад іх тынам  
І бур'ян таптала.  
Дзеці бегалі з драколлем  
Удзень за ўдавою  
Па вуліцы, ды са смехам  
Клікалі С а в о ю.

6 мая 1844  
С.П.Б.